

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ І НАВУКІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТИТУТ АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АДУКАЦЫЯ І НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНАЕ АДРАДЖЭННЕ

Тэзісы навуковых дакладаў
на Міжнароднай канферэнцыі
(25-26 кастрычніка 1994 г., г.Мінск)

МІНСК 1994

В.Кнорын, латыш пà нацыянальнасці. Калі раней ён на пытанне аб беларускай мове глядзеў як на нацыяналістычную з'яву, дык пазней выступаў за правадзіцца і выхоўвацца і вучыцца ў школе на сваёй роднай (матчынай) мове і не дапускаў думкі пра сумеснае выхаванне дзяцей, якія гавораць на розных мовах, бо такі інтэрнацыяналізм , на яго думку, быў бы задушэннем, свабоднага выхавання. У школах, гаворыў ён, трэба даць беларускай мове такія ж праваы, якімі карыстаецца руская мова, бо гэта будзе мець велізарнае палітычнае і мжнароднае значэнне.

Пры тыхадзінках адносінах дэяржаўнікі і партыйных лідэраў да беларускага пытння стала значна лягчай праводзіць нацыянальную адраджэнскую палітыку ў народнай асвеце. Дапамагала і тое, што кіравалі, працеваўші ў наркаматае асветы БССР такія вядомыя дзеячы, як У.Ігнатоўскі, А.Баліцкі, Л.Каранеўскі. У іх навуковых працах, артыкулах, публічных выступленнях на з'ездах, канферэнцыях педагогі знаходзілі вычарпальныя адказы на сэмія надзеннія пытнні стварэння беларускай нацыянальнай школы. Вынік нацыянальна-культурнага Адраджэння ў сферы асветы быў навідавоку. Калі ў 1921 г. у рэспубліцы функцыянувалі на беларускай мове толькі адзінкі школ і дашкольных установ, дык праз год іх працеваўла ўжо калі 20%. А ў 1923 г. цалкам на беларускай мове функцыянувала 60% пачатковых школ.

Больш цяжкасцяй існавала з пераходам на беларускую мову навучання сямігадовых школ, што ў значнай ступені тлумачылася і кансерватыўнасцю поглядаў многіх настаўнікаў. Газітўныя зрухі намецліся ў вышэйшай і сярэдніяй спецыяльнай школе. Станоўча, што разам з пераходам на беларускую мову яны ўводзілі ў вучэбны план гісторыю і геаграфію Беларусі як прадмет выкладання. Першыя дасягненні ў стварэнні нацыянальнай асветы і школы, праблемы, што існавалі ў гэтай галіне, пастаянна асвягліліся на старонках навуковай і публічнай літаратур, у перыядычным друку. З 1924 г. у Мінску стаў выходзіць часопіс "Асвета".

Валерый Болбас
АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦЯ ПЕДАГАГІЧНай
ДУМКІ БЕЛАРУСІ ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ

г.п.Акцябрскі
Гомельскай вобл.

Наспэўша, патрэба рэфармавання школы на сучасным пераломнім этапе развіцця грамадства вымушае скроўваць увагу на агульнай першыяды ў гісторыі беларускага народа. Мноствам праяў і падзеяў праклікаецца з сенкяншнай рэчаіснасцю споха Адраджэння з яе рэвалюцыйным у поглядах аб прызначэнні чалавека на зямлі, з разбурэннем многіх устаяўшыхся стэрэатыпаў снетапоглядам.

у педагогічнай думцы Беларусі эпохі Адраджэння найбольшую ўдзельную увагу займалі выхаваўчыя ідэі, у прыватнасці ідэі маральнага выхавання. Зыходзячы з асноўных задач народнай педагогікі, сінтэзуючы дасягненні антычнай і хрысціянскай этыкі, адчуваючы заходнебургейскі рэнесансавы ўплыў, айчынныя педагогі-мысліцелі прыходзяць да высновы, што галоўнай задачай грамадства і сэнсам жыцця чалавека з'яўляецца фармаванне добрачыннай, цнатлівой асобы. У адрозненні з ад заходнебургейскай педагогічнай скіраванасці на прыярытэтнае развіццё інтэлектуальна-пазнавальных здольнасцяў гуманістычнай інтенцыі эпохі на беларускіх землях першачарговы акцэнт зрабіла на маральная-грамадзянскасць ўдасканаленне чалавека.

Адметнай асаблівасцю тагачаснай айчыннай педагогічнай думкі было тое, што пры распрацоўцы ш. яхой фармавання прыстойнай асобы галоўная ўвага ўдзялялася выхаванню, як спецыяльна арганізаваному практэсу. Гэта асабліві прасочваецца ў поглядах такіх слынных асветнікаў сярэднявечча, як Ф.Скарына, М.Гусоўскі, С.Будны, В.Цяпінскі, браты Зісані, Я.Намыслоўскі, С.Рысінскі, С.Полацкі і іншых. Сымон Будны прымаў заяўляў, што чалавечыя заганы — гэта вынік неадходу выхавання. Сімяон Полацкі сцвярджаў, што "добронравие" дзеці атрымліваюць не ў спадчыну ад бацькоў, а "с науки". Ён амаль на 20 гадоў раней за Д.Лока прыцягнуў увагу да адпаведных ідэй Арыстотеля і заяўвіў аб адсутнасці ў чалавека прыроджаных маральных ідэй.

Падобныя падыходы знаходзілі адзекватнае адлюгі трапаванне і ў практыцы работы многіх школ Беларусі. Архітэктурныя матэрыялы іх дэйнасці сведчаць аб значнай пераарыентацыі вучэбных установ у бок арганізаціі выхаваўчага практэсу. Школы пачынаюць разглядыць як "майстэрні чалавечых душ".

Педагічнія ідэі заходнебургейскіх гуманісту мелі даволі вузкую сацыяльную базу. Абвешчаны імі культ чалавека распавя袖джваўся ў асноўным на прадстаўніцтве вышэйшых славёў грамадства. На беларускіх жа землях гуманістычнай плыні з-за больш цеснай яе суязі з рэлігійнай наслідком дэмакратычныя характеристар, а ідэі маральнага выхавання, мелі ярка выражаную агульначалавечую накіраванасць. Гэтым у пэўнай ступені, як бы дапаўняліся недастаткова рашучыя крокі ў напрамку секулярызацыі айчыннай этыка-педагагічнай думкі эпохі Адраджэння.

Маральная-выхаваўчыя ідэі беларусаў, як і іншых усходніх славян, у падыходах і з поглядамі заходнебургейцаў, вызначаюцца большай скіраванасцю да супольнасці, да абшчыннасці, да агульнага добра. Случэнне "пожытку посполитому" ўводзіцца ў ранг вышэйшага крытэрыя маральнасці і вылучаецца ў якасці галоўнай згодычы маральнага выхавання. Нават адраджэнчанская практэсы з іх сцвярджэннем ідэй індывідуалізму на землях Айчыны далёка не дасягнулі таго ўзроўню, да якога яны ўзняліся ў Заходній і Цэнтральнай Еўропе. Но тут яны абазначылі сваюянтнасць дасягнення ўласнага ўладанасці, уласнай дасканаласці, спэціфічнай асаблівасці айчыннай этыка-педагагічнай думкі эпохі Адраджэння.

У педагогічнай думцы Беларусі, дзе такое прыярытэтнае месца адводзілася фарміраванню высокай духоўнасці, не зусім прыязна адносіліся да непамерных імкненняў чалавека да матэрыяльных даброт. І зусім катэгорычна асуджалася існаванне адных людзей за кошт іншых. "Сребролюбіе" лічылася надзвычай пажъўнай глебай для развіцця мно-гіх чалавечых заган.

Не менш выразнай і харктэрнай асаблівасцю выхаваўчых ідэй айчыннай педагогічнай думкі з'тульяцца накірунак прывіцця любvi да Радзімы, да яе народа. Пагрэбці чныя памкненні грысунічнасьць у поглядах любога народа, але, мабыць, ні ў чём так, як ва ўсходніх славян, яны не набываюць такой устойлівасці і глыбіні, па якіх вымяраецца ўвесь сэнс жыцця чалавека. Прыйм патрыятызм разумеецца не як абстрактная маральна-нравственная якасць, а разглядаецца як актыўна-дзеисны бок жыцця індывіда. Гэтую думку пераканаўча выказаў Васіль Цяпінскі, які "з зычлівости" да сваёй Айчыны, дзеля яе "потребы" хоча быць практична свайму народу "услугуючым". Такім чынам у айчыннай педагогічнай думцы гэтай маральнай якасці, як і многім іншым надаецца значны нацыянальна-дэмакратычны адценак.

Ежы Нікітаровіч

АЛЬТЭРНАТЫВЫ ЗАХАВАННЯ КУЛЬТУРНА-АДУКАЦЫЙНАЙ АЎТЭНТЫЧНАСЦІ Ў РЭГІЁНЕ ПОЛЬСКА-БЕЛАРУСКАЯ ПАМЕЖЖА

г. Беласток

Захаванне аЎтэнтычнасці ў сферы культуры падтрымліваецца свядомай арыентацией людзей на такія вызначальныя каштоўнасці, як матчына мова, веравызнанне, традыцыі, абапіраецца на рэгіональныя асаблівасці жыццёвага ладу, гістарычную генеалогію, усведамленне сябе карэннымі насельнікамі гэтага краю. Лічым, што працэс фарміравання аЎтэнтычнасці ў сферы культуры працякае ў рэгіёнах з высокім узроўнем канфесійна-этнічнай гамагеннасці інакш, чым у рэгіёнах гетэлагенных. У працэсе шматвекавога супольнага жыцця адметных канфесійных і этнічных груп у рэгіёне польска-беларускага памежжа склаліся многія специфічныя каштоўнасці, якія вызначаюць пэўную аЎтэнтычнасць насельнікай гэтага краю. Неадкладнай задачай сістэмы адукацыі павінна стаць азнямленне наўчэнцяў з супольным лёсам народаў, якія праражываюць на польска-беларускім памежжы, і зварот да патрэб захавання супольнай спадчыны культуры народаў памежжа.

Вынікі сацыялагічнага даследавання 598 сем'яў, што праражываюць на польска-беларускім памежжы, сведаць аб тым, што ў іерархіі вызначальных каштоўнасцей, якімі кіруеца сям'я ў сацыялізацыйна-выхаваўчым працэсе, вышой за ўсе шануюцца каштоўнасці асабіста-сімейныя і канфесійныя і толькі пасля іх апынуліся каштоўнасці агульнагра-

мадскага і лакальнага хараства. Менавіта таму нават раушчая ідэнтыфікацыя з беларускай народнасцю не цягне са сабою змену арыентіру на выхаванне ў сям'і ў духу польской культуры; але, з другога боку, абу-моўлівае больш частае, чым у іншых сем'ях, карыстанне дзяцей этнічнай мовай і культывациёй традыцый бацькоў.

На нашу думку, прыналежнасць асобы да адной этнічнай групы не выключае магчымасці быць таксама членам другой этнічнай групы. Мы адхіляем аднамерную трактоўку аЎтэнтычнасці і не падзяляем пункт глядзяння, у адпаведнасці з якім нельга быць адначасова літоўцам і палякам, яўрэям і палякам, беларусам і палякам. Лічым, што мае месца бесперапынны працэс фарміравання і функцыянування аЎтэнтычнасці ў трывядзе: аЎтэнтычнасць прыроджанага (натуральная) — аЎтэнтычнасць ролі — аЎтэнтычнасць Я.

У рэгіёне, дзе побач сусідуюць розныя культуры, жыццядзейнасць асобы адбываецца ў этнічна адметных калектывах. Таму члены этнічных і канфесійных груп маюць магчымасць засвойваць каштоўнасці не адной, а дэвюх (і нават больш) культур, у адпаведнасці з чым у іх наосьбітай адбываецца канструяванне дваістай сістэмы каштоўнасцей. Яе індывідуальныя рысы праяўлююцца звычайна тоўкі ў пэўным сацыяльным кантексте, але так, ёсць асобы заўсёды павінна мець мажлівасць выбара і самастойнага прыняцця гашэння аб сферы і ступені выкарыстання тых або іншых каштоўнасцей са сваёй полікультурнай спадчыны, бо адным з вызначальных правоў чалавека з'яўляецца права выбара нацыянальной прыналежнасці, як і вызначэнне ўласнай аЎтэнтычнасці.

Вынікі даследавання дазволілі ажыццяўіць тыпалагізацыю сем'яў памежнага рэгіёну ў залежнасці ад іх арыентацыі на пэўныя групы каштоўнасцей:

- сем'і, якім уласцівы этнацэнтрычны тып сацыялізацыі і выхавання, ізоляцыянізм і сепаратызм канфесійнага або этнічнага хараства;
- сем'і, якім уласцівы дуалістычны тып сацыялізацыі і выхавання;
- сем'і, для якіх харктэрна адсутнасць вызначанай культурна-адукацыйнай арыентациі ў працэсе сацыялізацыі і выхавання;
- сем'і, у якіх мае месца адмаўленне ад уласнай этнічнай прынаўжнасці на карысць культуры дамінуючай нацыі.

У адносінах да беларускага насельніцтва паўночна-ўсходній Польшчы варта звярнуць увагу на наступныя аспекты:

- любоў да зямлі, да т.зв. малой радзімы — аспект пазітыўны, але "хлопкасць", вясковая ментальнасць — негатыўны;
- мова, якая дае пачуццё "свойскасці" — аЎтэнтычнасць пазітыўная, але ое, што яна не ўжываецца па-за "сваймі", простая, "хахлацкай" — аспект негатыўны;
- праваслаўнае веравызнанне інтэгруе беларусаў краю, але руская мова святароў працуе на карысць "рускасці".